

Што рабіць?

Я рынуўся ў палітыку. Ну, а што, думаю, пакуль у Канаду вывязуць лес церабінь і мі мо ў Бэльгію вугальле калупаць або на якую Ганалию разынкі сушыць, то нашто, каб час марна травіўся? Падамся хонь у палітыку. Пайшоў. Напачатку свае палітычнае чыннасці я даручыў сабе скласці ўрад, бо бяз ураду, самі ведаецце, якая палітыка - ні табе рот расчыніць, ні рукамі памахаць... Слушна! Ну дык вось, іду я да Мікіты, бо ён, як мне здавалася, яшчэ нідзе ня быў заангажаваны. Прыходжу, а той шпэк сартуе: направа - па трынаццаць, налева - па дванаццаць.

- Ці я ня возьмеш у мяне партфэлю? - пытаемся.

- А гэта што? Скураная торба такая? А давай, давай, браток! Я ў падарожжа часціцаком ежджу, дык яна гэтага... для шпэку...

- Ды я не пра гэтую торбу кажу, мая торба ня зусім практичная, а як-бы табе прасцей сказаць, ну... больш мітычная торба - міністэрскай партфэляй завешча.

- Дык чаго-ж ты мне галаву дурыш? - разлагаюся Мікіта. - У мяне шпэк сохне, а ты мне нейкую мітычную дулю пхаеш. Дзівак! Вось вазьмі лепш кручкі на рыбу, можа й твойму ўраду прыдасна гэтае снадзіва... Бяры, дурны! Танна аддаю.

Бачу, што Мікіта яшчэ не дарос да вялікае палітыкі й ураду зь ім на зробіш. Але кручкоў я ня ўзяў, бо я-ж таксама ня дурны набываць снасць, калі сэзон канчаеша. Падаўся да Рыгора. Той таксама адмовіўся ад міністра, матывуючы тым, што ён чалавек гандлёвы й ня хоча сабе апіню пісаваць.

- Гэта, - кажу яму, - ня ёсьць перашкода. Вунь вазьмі Гусака - той і жбанкамі гандлюе, і ўрад узнічальвае. У дэмакратыі гэта можна.

Не пераканаў. Хадзіў насьля да Янкі. Той, праўда,

адразу зварыў, пра што ходзіць.

- Урад, - кажа, - арганізуеш? Рэч нядрэнная. А які ты мне партфэль запрапануеш?

- А выбірай, - кажу, - які хочаш, яшчэ ўсе парожнія.

- Так, так, - пачухаў Янка патыліцу, - а колькі ты мне, эвентуальне, плаціньмеш?

- Чалавеча, - кажу, - бойся Бога! Чым маю плацінь, калі ў мяне самога толькі 7 пачкаў ды й тыя турэнкія? Хіба пачакай троху, як справу разгорнем ды міністэрства зладзім.

- Э, не, лабрадзею, я напавер не працую. А ўрад бяз грошай я й сам меў-бы.

Бачу, што Янка да вялікае палітыкі аж занадта пасынеў, можна сказаць, перасынеў навет.

Быў і ў Якіма.

- Давай, браток, урад мантавашь, - кажу яму, - ты, прыкладам, будзеш пропагандай заварочваць, Юрка справы забясьпечаныя возьме, ён ужо на гэтым набіў руку, ну, а я хоць-бы сабе й прэм'ера ўзначалю.

- А пад якім шыльдам ты мяркуеш свой урад зьбіваць - пад фэдэральнымі ці самастойніцкімі?

- А ці не адно ліха, - кажу, - пад якім шыльдам ён будзе? Мне абы ўрад.

- Не, - кажа Якім, - я сам урад твару, але мой ідзе пад фэдэральнымі шыльдам. Калі хочаш, далучайся да мяне.

- Ты што, - кажу, - учадзеў? Каб я ды ў твой урад пайшоў, калі свой маю зьбіваць.

Плюнуў, бразнуў клямкай ды й пайшоў наўпрасткі да Міхася Лісніковіча.

- Здрасце, - кажу.

- Здрасце.

- Можа-б партфэлю ў мяне ўзялі? - пыталаося.

- Партфэлю? Дзякаваць. Сваю тэчку маю. Хоць старэнъкая, але..

- Не, я пра іншую партфэлю кажу, пра міністэрскую.. Урад ствараю.

Той і рукамі замахаў.

- Барані Божа! Гэтага добра мне ня трэба. Я быў свой урад стварыў, ды цяпер і сам ня ведаю, што зь ім рабіць. Міністэрства прапаганды хоць сяньня зачыняй, бо міністар напачатку так быў асатанеў да ворагаў народу, што як сеў за стол, дык усе свае думкі ўраз на мышынцы й выступаў, а цяпер ня ведае, што далей стукаць. Сядзіць за столом ды адно вачыма лышае. Баюся, каб зусім з глудзоў ня зъехаў. Такое-ж і міністэрства асьветы - ніяк не знайду на міністра пісьменнага чалавека. Міністар вонкавае палітыкі зусім апэцкаўся. Зноў-жа прэм'ер - ён хоць языком трохі шавеліць, але-ж гультай і нічога ня ўмее рабіць. А пра іншых і гаварыць няма чаго. Адзін мой трывалы памошнік - гэта Гарасім, але вы-ж самі ведаецце, якая гэта боўтка.

- Ведаю, - кажу, - даўбня ладная.

- Вось жа.. Адно чыноўнік на адмысловыя даручэнныні вёрткі хланец. Але ѹ той, калі праўду сказашь, залаўгі мае нос. Пхае яго ѹ туды, і сюды ѹ да сваіх, і да чужых. Ненадзейны, шэльма.

- Дык уважаецце, што гэта нялёгкая справа?

- А вось, як бачыце, прыемнага малана. Няма людзей, няма кадраў.

Такім парадкам не ўдалася ўралавая кааліцыя з Mixасём Лясынковічам. Пасыля Mixася я шчэ быў у восьмёх чалавек, і ніводная шэльма не ўзяла партфэлю. Той адмаўляеша, што часу няма, другі кажа, ён ужо заангажаваны ѹ другім урадзе, а некаторыя дык наагул чаўпушь, што ніякіх урадаў ня трэба, бо ўжо ёсьць адзін сталы, законны ўрад. Чулі? Законны! А як гэта ён будзе незаконны, калі я яго сам арганізују? А былі такія дзівакі, што пыталіся, на якой партыйнай базе я разбудоўваю свой урад. Пры чым тут партыя? Зьвярнуўся я ѹ гэтай справе да знаёмага юристага, як ён глядзіць на гэтыя партыі.

- Я ўважаю, - казаў юристы, - што ўрад можна стварыць і бяз партыі, але ізноў-жа, у гісторыі ведамия выпадкі, што да ўраду даходзілі праз партыю. Так што самі глядзіце, як зручней.

Пасыля кансультацыі ѹ юристага начаў тварыць

партию. Але справа сунеща марудна. Пакуль заангажаваў жонку, сына ды суседку, - яна ў нас балею часта пазычае, дык не магла адмовішца. Але далей справа йдзе туга. Кажны хоча, каб яму даў гарантую. А якую-ж гарантую дасі цяперашнім съветам?

Дык вось, як бачыце, спадарове, палітыка рэч ня зусім лёгкая. У мяне ўжо ня раз лоб пашеў ад думаньня: што рабіць і як рабіць? А тут - яшчэ й жонка пілуе:

- Вунь, - кажа, - усе людзі ў чыны вылезылі, міністрамі парабіліся, адзін ты саманасам ходзіц!

Ну? Падабаліся-б вам такія гутаркі?

Дык што-ж рабіць, спадарове суродзічы? Парайце, будзыце ласкавы! Бо час не чакае.